

10⁶
48
ЗЯСЖА

Штотомесячны літаратурны дадатак
да газэты „Камуніст“.

№ 8.

28 лістапада 1928 г.

№ 8.

ЗЪМЕСТ:— Як рукой зъняло (апавяданье)— М. Мікіцін,
Верши Яз. Сукалы, Я. Хмела і Ц. Зрабнага, Сялянскі гумар—
П. Гаўрыльчык, Пяць год „Маладняка“— Б. Мікуліч, Бібліагра-
фія—Хв. Шынклер.

М. МІКІЦІН.

Як рукой зъняло.

(Апавяданье).

Нязмоўчая музика адбіванья
кос скончылася. Прыйладзілі ко-
сы, спрабавалі на гумайшчы іх
войстрасць, прымерылі яшчэ раз
пад свой рост пупок і сталі ча-
каць віскоўцы Залужжа надвор'е,
сталі выглядаць пагодлівыя дні.

Буйная трава, усыпаная розна-
колернымі кветкамі, стала съдя-
ной і паволі гойдалася, скілаю-
чыся пад лёгкім подыхам вет-
рыка.

Абмытыя халоднымі росамі, са-
грэтыв гарачымі праменінамі лет-
няга сонца, лагі Залужжа сваёю
сакавітасцю, краскамі, пахам
травы так і прасілі вайстрай ка-
сы.

Усё падрыхтавалася. Траё бы-
ло пачынаць касавіцу.

Паглядзеўшы яшчэ раз на за-
ход сонца, залужанцы паразылі

выйсьці на другі дзень на сена-
жаць. „Годзі чакаць! Надвор'е
стала пагодлівым. Траба паразы-
маць свае косткі, паганяць кроў
на жыльлях“—рашылі старыя.

Раніцай не пасьпеў яшчэ
ўзняцца пад першымі прамені-
намі сонца з нізін лёгкі туман,
як қоўраты двароў заскрыгыталі,
выпускаючы першых касцоў. Па-
зяхаючы, уздрыгваючыся плачыма
пад накінутымі серакамі, зъбіва-
ючы кроплі-пырскі расы з пры-
дарожнае травы, пацягнуліся ча-
радамі, пабліскуючы касамі, ся-
ляне.

Дзень абяцаў быць гарачым.
Вогненым шарам павольна ўсплы-
вала ў далёкім блакіту сонца.

З віскоўцамі разам выбраліся
і Ахрэм Гіцік з сынам Манеем
на касавіцу, але пакуль дайшлі

да сваёй рэзкі, па сенажаці на ўсе лалы гаманілі ўжо косы.

— Ну, камсамол, барыся за касу, пакажы свой спрыт,—праказаў Ахрэм свайму быну і, кінуўшы пад куст біблажку з вадой і сънеданьне, пачаў лапаціць срэбнае палатно касы.

Мацей, як стары, несьпяшаючыся таксама палапаціў і стаўшы ўсьлед бацьку мёрна заківаўся ў тахт шорханью.

Высокая, сакавітая трава, пырскаючы аганькамі—расой, павольна клалася з-пад войстрай касы роўнымі пакосамі. Пакідаючи сълед (дзіве калявінкі ад босых ног) на мокрай замлі, пераходзілі бацька з сынам ад пракоса к пракосу, час ад часу спыняючыся, каб выцерці жменай скошанае мокрае травы касу і памяньціць яе новаю мяштажкай, падвайстрыць тонка адцягнутае джала. У гэтых перацынкі Ахрэм дазваляў сабе іншы раз зьвярнуць паняросу і перакінудца словам, дзівюма з сынам.

А сенажаць пад звон і сывіст кос павабна патыхала съвежана-кошанаю травой, наліваючи кожную жылку касца сілаю, бадвёрасцю.

Вось і пасьнедалі ўжо са сма-кам тут жа на пакосе, заплі съве-жаю крынічнаю вадой, пацягну-ліся і... зноў сталі пераклікецца на розныя галасы ў широкай се-нажаці косы.

А сонца купаецца ў сіней пра-сторы, сваімі праменіямі запальвае ў буйных, як гарэх, крон-лях поту аганькі, лашчыць мо-крыя стомленыя плечы касцоў.

Мацей у гэту касавіцу першы раз вышаў на сенажаць, як са-правудны касец. Нашмычка і нічнагутасць у працу ўжо к абеду сталі адчувацца некатораю

зморанастью. Каб на даць бацьку поваду к высьмейванню і ыпінам (Ахрэм за апошнія часы любіў, такі пакліць з сына) і ў той жа час вольна перадахнуць, Мацей усё часцей і часцей пачаў лапаціць касу.

— Што гэта, браце, ты пачаў так часта лапаціць? Каса тупіцца?—пасьміхаючыся ў вусы, запытаўся Ахрэм, — можа пакляпапль трэба?

Мацей маўчаў. Хутчэй мяньціў касу і зноў пачынаў завіхацца. Паміж бацькам і сынам ішло зманье. Ня так даўно Мацей за-лічыўся ў камсамол, і бацька, ня будучы супроць гэтага сам: „блазан ашчэ, але не нашкодзіць, хай набіраецца розуму“, разам з тым жартаваў з Мацея. Жарты бацькі сынам прымаліся сур'ёзна і ў іх разгараліся спрэчкі.

— Ну, ну, касец, не аставайся, а то пяты падрэжу. Як жа ты будзеі хадзіць у свой камсамол, —кінуў Ахрэм і ашчэ болей на-наступаў на сына.

Мацей толькі зьбіраўся быў ад-казваць бацьку, як шорханье касы калі ног прымушала пры-налегчы болей на сваю касу і ўцакаць.

— Гэта табе не языком мяньціць дзе на сходзе,—не сунімаўся Ахрэм, а касой дапамагаць бацьку гаспадарку будаваць. Па-куль ты мяне з маткай пачнеш навучаць, дык я цябе вышкалю.

— Да кінде вы, тата, сваё „вышкалю“ ды вышкалю“. Трэба з панацьцем усё рабіць,—ня вы-трываў хлапец і, улаўчыўшы хвілінку, агрэзнуўся.

— Весь я цябе з панацьцем, па-новаму, як вы там гаворыце, і навучу. І... і... ш, задумалі яйцы курыцу вучыць.

— Гы... гы... гы... Добрая з

вас, тата, квахтуха. Ей-права, добрая. Квокчыце ды квокчыце сабе,—пырену ў съмехам Мацей,— а ёсё старога трымаетеся.

— А то, што ж ты хочаш? Каб і я на старасьці гадоў у твой камсамол запісаўся-б?..

— Ды не, ня хочу! Вас і не запішуць.

— Чаму так? Як не запішуць?..

— Гадамі на выходзіце, старыя ўжо...

— Стары?..

— Але старыя ўжо. Раней трэ' было думаць, а цалер лепей пашлі-б у хату-чытальню, вось туды і абаранкам не завабіш, паслушалі-б, што ў газетах, у кніжках пішудь, што аграпом гаворыць, вышісалі-б самі газетку, а я вам з маткай чытаў бы, вось і пайшоў бы тольк. А то надоечы Лыску ганялі к дзеду Пілішу, сала заняслі яму, а ці дашамог ён?.. Авроч страты—нічога. Добра, што вэтэрынар выпадкова наскочыў. Каб ня ён—бачылі-б вы з маткай Лыску. А дзед Піліп сала ўзаў, а дзякую—сабака вьеў!..

— Ну, ну ты, разумнік! Звоў узяўся за свае казаньні,—і прытаптаўши акурак, Ахрэм начаў пракос.

Сонца стала на абедае. Прымарнуўшыся касцы адзін за адным спынялі работу, абціралі травой косы і, ўваткнуўшы касьёсё ў замлю, забіраліся ў цянёк пасілкавацца і крыху адпачыць. Ахрэм часьцей і часьцей стаў паглядаць у бок вёскі: ці не пакажацца дзе жонка з абедам, але яе ня было відаць.

— Гэй, суседзе! Што ня кідаеш касы?.. Абедаць ужо час. Усё роўна больш не накосіш...

— Гэта Мацей яго навучае вёсьці гаспадарку па-новаму,— з

съмехам наслодзіся з труdkу касцоў, што спрытина завіхаліся лыжкамі ля спарышоў.

— Ды не, Макрына не пасльпела яшчэ ладак напачы. Відаць заспалася паслья ўчарашняга пачастунку,— кнілі з другога грудку. Але Ахрэм з Мацеям наспынялі ёваё косы, не зварачалі ўвагі на кціны.

Адсутнасць абеду і жаданьне пад'едыці давалася ў знакі на толькі Мацею, але і ў Ахрэма, як кажуць, кішкі йгралі маршу, прымусіла касцоў доўга не чакаць, кінуць работу і, пад съмех і жарты, накіравацца дамоў. „Што магло затрымаць Макрыну з абедам? Чаму яна не прынисла есьці? Казаў-жа ёй...—мітусіліся ў галаве Ахрэма думкі.

— Наўжо зноў што здарылася, — у голас падумаў Ахрэм.

— Ці не захварэла толькі матка паслья гасьцей. З ёй заўсёды так бывае,—пасміхваючыся зазначыў Мацей.

— А табе што съмешнага? — ужо на жартам запытала бацька.

— Ды нічога,—адказаў сын і, праз некалькі хвілін дадаў:—зноў плакала сэла!...

А рукі і плечы ньюсь, косткі балаць, есьці хочацца...

* * *

Выправіўшы на сенакос бацьку з сынам Макрына і ў гэты дзень, як і заўсёды, уваходзіць у імпэт сваёй штодзёнай, клапатлівай працы. Дровы, пакладзены ў печ з вечару, высахлі і падпаленыя спрытнай рукой Макрыны, ахапіліся вялікім полымем і патрэскуваюць. Чорныя, закопчаныя чыгуны, паўнютка налеіныя вадою, пастаўлены бліжай к агню —грэюцца; ля печы, у ночвах, бульба—трэба сиарыць сівінням, бо, як прыгоніць іх з поля, не

равернуць усю хату, калі ня даць ім есьді. Застаецца прынесці яшчэ суды, другія вады, наскабліць бульбы на абед і вячэр, заправіць, заталоч кашу салам і паставіць у печ, а там можна ўзяцца і за другую работу. Як па заведенаму, дзень у дзень, худыя, жылкаватыя руки Макрыны ваююць з чыгунамі, гаршчкамі, скраеодамі, місамі... Ня ўстоіць спакойна ў качарэжніку ні чапёлам, ні качэргам, ні ёмкам — так і соўваюцца ў полыма — то дровы направіць, то чыгун перасунуць на другое месца, то скраводку выхвадіць — іначай блінцы падгарадаць.

Бразгаць, ляпаюць...

Увіхаецца Макрына ля печы, стала, чыгуноў: рэжа, скобліць, сачэ, мые, перамывае, але — пачала была перамываць бульбу сьвінням — перагнулася, нахілілася і толькі... як схопіцца рукамі за жывот ды тут жа ля ночваў вобмаст. Нешта разанула ў жывасе, бы ножам, забалела, духі заняло і запоўзала, закачалася па мосьце; засенчыла, застагнала ды такім немым голасам. Вочы на лоб выкаціліся, сама пачырванела, ад болю перакрывіла ўвесь і да таго ня надта прыгожы твар (тварам, як кажуць, з маленства ня выйшла), страшнаю стала. Памірае ды толькі таго.

Не як дапаўзла да полу, ускрабкалася; адтуль на печ ды лягла праста жыватом на гарачае, а сама стогне, енчыць, то ціха, ціха нібыта просідца, то голасна завядзе — страх.

Не знаходзіць Макрына сабе месца і на печы.

А ў печы дровы разгарэліся. Горача гарадаць, суміцельна, як горача; вада ў чыгунох закіпела,

вар пырекае, плюскоча праз край, залівае под, вугальле; вугальле сіпіць, съярэчыцца... Праз адчыненныя дзвіверы ўскочылі куры, нечы сабака. Гаспадараць па свайму — раскідаюць, расьцягаюць.

Да Макрыны нічога не даходзіць — съвету на бачыць яна ад болю.

„Ня ўжо съмертухна“, праз больші крык, часамі сабе пытае Макрына.

— Божухна, не палусьці, выратуй, — зноў у голас заводзіць страшную свою песнью.

А тут хоць бы табе чалавек, нікога — усе на сенажаці.

Праз некалькі часу енкі пачынаюць съціхаць. Усё радзей і радзей ускрыквае Макрына. „І з чаго-бы гэта магло стацца“, у хвіліны паміж болю думае Макрына. „Здэцца, нічога цэжкага не падымала, каб магла падарвацца, нават і ня ела яшчэ“...

— Вой, божухна, зноў пачынаеца... аей... аей... а... а... — на ўсе тоны плаве з печы стогні.

Пакутвае Макрына, няма ёй перадышкі. Але, во, заціхлі стогны, цавер яна нібыта нешта мармочыць... так — мармочыць...

Успомінала Макрына, што яшчэ зранку нядобра сабе адчувала, за тым і нічога ня ела. Нешта комам падкаціла пад грудзі, але ў клопаце не звярнула ўвагі. „Ня ўжо ад учорашняга?!... Не, ня можа быць. Я-ж толькі зъела бульбяных ладак з съмітанай“ — разважае Макрына, смакуючы пачастунак суседкі Гарпіны. „Гэта ж не магло пашкодзіць. Можа... крутая грэцкая каша, прауда, смашная была... Ну, як ня зъесьці. Во гаспадыня, так гаспадыня Гарпіна, добра яе гатуе... Трэ будзе папытаць“...

Завязілася, запоўзала зноў па-

печы Макрына. Ізноў здущы крык павіс у паветры хаты—А... о... а... а... аей.. аей... съме...е... Эртухна...а...а... мая...а...а ..

Дровы ў печы на вугальле парabilіся. Цэлы груд ляжыць яго бліскучага, чырвонага вугальля. Па ім сінія агоньчыкі пырхаюць; ну, твае мялушки гудаюць адзін з адным—ганаюцца. Чыгуны на плюскочаць варам—на палову засталося. Каля печы, на мосьце што робіцца?!... Ночвы перавернуты, бульба раскацілася па ўсёй хаце: і пад столом, і пад лавамі, і ля парогу, і ў куточках—усюдых. Ну, вось, быцам, нехта нарашня па раскідаў. Памыніца абернута. Памыі, што зьбіраліся каровам у пойла, разълеіны—лужыны, як увосекі.

Стогны на печы сьціклі. Уздыхнула Макрына, адспалася, а думка так: шукае прычины, так і шукае, „не, ад ежы не магло стацца, гэта так ад нечага“? Але ад чаго?—багудь думкі задумкамі—ня спыняюцца. Падажала крыху, пацагнулася, пазахнула і... зноў за сваё. „Нешта Гарпіна за апопнія часы стала вельмі ветлівай. І з чаго-бы гэта, Я-ж ёй, здэцца, анічога, аніякага. К сабе запрашае, да мене завітае. Што-ж, яна кабеціна маладая, здаровая, сакавітая. Не пашанцавала ёй, прауда, у жыцьці—мужыка пахавала, але-ж што зробіш. Цажкавата цапер ёй удоўім падажэннем, што і казаць. Раіла ёй—выходзь замуж, лягчей будзе.—Не, кажа, раз не пашчасьціла, другі ня хочу. Спадзяюся, кажа, суседзі помогуць; папрашу—не адмовяцца.—Вэнь куды цаляе... Ці ня думае, каб і мы дапамагалі, каб і мой Ахрэмка... Вон, і съляпая-ж я, съляпая!.. Вэнь куды яна, гадаўка...га!... На майго Ахрэмку!..

А я думала... Вой, галованька мая бедная!... Ворага, ворага ў сваёй хаце ня ўгледзіла!... Ня іначай, як гэта з ме рук... асу-рочыла... гадаўка... а... а... су... у... рочы...і...ла... а... аей... аей... ра... а... ту... у... й... це... э... э...

* *

На ўзгорку, каля гародаў, адсунуўшыса крыху у бок ад вёскі, стаяла Ахрэмава хата і сваімі дзвіюма вокнамі, з якіх адно было заткнута лахманамі, паглядала на дарогу, дзе йшлі касцы бацька з сынам.

Яшчэ здалёк Ахрэм дэівіўся¹, і адчыненай хаце і курам, якія стараныя поркаліся ў градах, бо Макрына ніколі-б не даравала гэтаму.

Падымаячыся праз гарод, зганиячу асьмялеўшыся курэй, Ахрэм з сынам пачулі стогны, якія вырываліся з хаты праз адчыненныя дзвіверы.

— Во, чуецце, тату,—звязнуўся да бацькі ўхмыляючыся Мацей.—Я-ж вам казаў, што мамцы дрэна стала.

Галодны, злосны Ахрэм вічога не адказаў на заўвагу сына. Падвесіўшы пад страхою касу, а на пупок касця мянтажку, узышоў на парог хаты і аслупівеў. Малюнак разбурэньня спыніў Ахрэма на парозе. Што тут было, што дзеялася—ніяк нямог уціміць.

— Што гэта тут Макрына, а Макрына?—гукнуў разглазавы Ахрэм.—Што гэта за праявы? Дзе цябе начысьцік насыў і дзе толькі былі твае глядзелкі, што ты нічога ня бачыла? Што ў цябе ў хаце робіцца? Ну і бабачка, каб цябе...

На пачы пачулася шорханье, нешта завазілася там: праз стоги пасыпалася Макрыніна лаянка.

— І ён яшчэ пытае!.. а... а... Ён пытае!.. Тут съмертухна.. а ён пытае... каб цябе з тваім сыном так круціла, як мне... а... а... аей...

— Знаў жывот,—пераступаючы праз перавернутыя ночвы па-пытаў Ахрэм.

— Жывот!.. мо' скажаш аб'елася.. Каб вады падаць, дык ён яшчэ... а... а... а...

— Я-ж мамы казаў—ня траба таў багата есьці. Ці мамка слухае заго? Мамка ведае, што заўсёды паслья хварэе, — умінаючы лусту хлеба пачаў быў Макей.

— І ты!.. І ты разам з башкам.. У адну цудку!.. абодвы хо-чаце маёй съмертухны.. абодвы!.. —заенчыла ў голас Макрына.— На думай, ня думай... Гарпіна лепшай за мене будзе... успом-ніце, ня раз яшчэ ўспомніце мне,—плакала ўжо дробненькімі, як асеніні дожлі, съязьмі Макрына.—Божухна, съмертухна! І да чаго папер век дайшоў?!.. Ахрэмка!.. Ахрэмка, гэты сівы сабака, якому тро дні да здахаты і ён, і ён узіраецца на чужых баб... на чужых баб... га!.. І ён... Каб табе бельмы павырываля, даў-бы гаспод, каб-ты і съвету на бачыў, Гарпіны сваёй, як мне тут пакутваць з-за шлюхі гэтай.. га!.. І сына падвучыў, гэтага... носа сабе яшчэ ўпері ня ўмее, а і ён разам,—плакалася Макрына, кархаючы, залейваючыся съязьмі, нібыта і сапраўды вялікае гора звіла сабе гнядо ў хаце.

— Годзі, годзі ўжо стагналь на печы, злязай, ды давай чаго пад'есці. Няма часу прахладжацца тут — сена не чакае, — узліваючы на руці ваду звязануўся Ахрэм,—трэба сена йесьці варушыць.

Вы агнём пекавула Макрыну. Ускочыла, села, звесіла сваё худыя з налітымі сінімі жыламі ногі і размахваючы, як вятрак, рукамі, пырскаючы сълінай, пачала ізноў кластьці.

— А скульле ня хочаш?... ідзі, ідзі да сваёй Гарпіны... пачастуе... накорміць... На работу ўжо... на работу гоніць... а... а... А ма... а... мачка, а зязю... ю... лечка, а навошта-ж я за... а... муж пайшла за гэтага... а... а лепей-бы ты пахавала-б мне маладо... о... ю, як столькі горы мне прыня... я... ць,—выводзіла на ўсе галасы Макрына.

— Во, дурная, дык дурная! Успомніла калі, на старасьці гадоў. Век пражыла, а разуму—ані каліва. Ды сьціхні ты!.. Годзі, ўжо выць... Успомніла пра вальсы, а галава лыса... эх, ты... Ну чаго табе, чаго хочаш?—пытаўся Ахрэм больш мяккім голасам, бо сэрца яго адлягло ўжо, ды к таму-ж ведаў—раз пайшлі сълёзы, значыцца хутка і спакой будзе. — Ну, сказала-б, што захварэль пэўне знаў жывот схапіла—паслаў-бы хлапца па ваду і прайшло-б. А то выкапала нейкую на-быліцу—Гарпіну. Ды на чорта яна мне здалася. Ты-ж ужо старай... дзе твой розум... га?...

— Я па ваду не пайду. Ня буду падтрымоўваць гэтую вашу чмуць, — рапушча праказаў Макей.

— Вось, я табе не пайду. Вазьму лейцы, не пагляджу, што ты камсамол, ды як апераю, так будзеш знаць, як ня слухапца бацькі з маткай,—зазлаваў Ахрэм.—Чуеш?!

— Чую.

— Дык бяры пляжу ды...

— Не пайду... А біцца няма ўжо вам такіх правоў...

— Я табе пакажу правы... ах, ты...

— Тат!... Вы-ж, здаецца, дарослы чалавек?... Ня ўжо думаеце, вада, на якую пашапча бабка, дасьць дапамогу мамцы? Вы-ж лепей парайлі-б ёй меней частаўца рознымі прысмакамі, вы-ж старэйшы, яна-б і паслухала вас і не хварэла-б, і... сала-б было цалейшым.

— Во! во, што значыць сыи, — крыху супакоіўшыся марматала Макрына.—Будзь тодачушка, паслухала-б маці й бацьку, бо пашану-б мела на іх. А то гэты камсамол, гэты гіцаль ні да чога ня мае. Яму ходзь канай тут — съмяяцца толькі будзе. Ведама, вальней жыць тады.

— Мне што. Я скаджу, дайце толькі большы кавалак сала. А тут я выказаў свой погляд — па мойму ўсё гэта глупства.

Што прымусіла Мацея так хутка згадзіцца з бацькамі, ведаў толькі ён сам. Ня выказваючы нікому ўзіў ён пустую пляжу, абкруціў чыстым рушніком кавалак сала, прыхапіў на дарогу на меншую лусту хлеба і давялікага задавальнення бацькоў пашоў з хаты.

* * *

Калі вышаў Мацейка з хаты стала га піну далейшага дзеяння ў яго яшчэ на было. Было адно жаданье — не патураць болей бацькоўскім прыхамэтам і, раз і назаўсёды, паказаць нікчэмнасць бабскіх забабонаў. Малады твар паснацца пігадовага хлапчука быў напруджаны думкай. Ступаючы па мяккім, пёплым пылу, Мацейка за думкамі не прымічаў ні дарогі, ні таго хараства прыроды, якое распрасыралася вакол яго. Гарачае, яскравае сонца, блакіт неба, дёмы-

нае зяленіва дрэў і кустоў, звонкае стракатанье ў траве ковікаў — нічога ня спыніла на сабе яго ўвагі, не закранала яго.

Зусім бязвольна для сябе, мэханічна, ён звярнуў з дарогі на съцежку, што бегла праз сенажаць на хутар яго дзядзькі Васіля. Што-та падказвала Мацею, што дапамогу ў выкананні сваіх плянаў ён атрымае іменна там, атрымае ў дзядзькі. Не дарма-ж яго дзядзьку ваколічныя сяляне лічылі за нейкага дзівака. Ім дзіўна было глядзець, як Васіль зграбаў увесень лісьце ў бярэзьвіку, алешніку, як гэтае лісьце звязіў потым к сабе на двор, або складаючы на гумне перасольваў канюшыну сольлю.

„Ці-ж на дзівак! Гэтулькі солі выкідаць! — Відаць чалавеку рабіць німа чаго, што з балота вазамі гразь звогіць на гоні свае, а потым заворвае, — казалі сяляне, пакручваючы галовамі. „Ат, пусты нейкі чалавек“, — склалася ўва ўсіх думка.

Да гэтага „пустога“ чалавека, што ў рабіць у сваёй гаспадарцы розныя спробы паліпшэння яе па парадах, якія вычытваў у газэты, да чалавека, які даўно пераканаўся ў нятрываласці старых поглядаў на жыцьцё і жыцьцёвия прафы, да яго і накіраваўся Мацей. Ён добра ведаў, што дзядзька Васіль на высьмейвае яго камсамолу, ня кіць з яго за гэта, што спачувае яму: падтрымае ў маладых парываннях.

І не памыліўся.

Як толькі дзядзька Васіль даведаўся ад Мацея аб усёй гісторыі, што адбылася ў хате, доўгі, сакавіты роіат, закалыхаўся над сенажаццю.

— Ну, пачакай, братка! Ад-

колім-жа штуку, што ад съмеху ўсе покатам пакладуцца, а матка твая перастае больш хварэць,—праз съмех казаў Васіль.

— Добра, што ты да мяне зайдоў.

— Я і на зьбіраўся бегчы да бабкі. Во, на было яшчэ қлопату! Я проста ўцёк з хаты, забраўши з сабою вялікі кавалак сала ды хлеба, бо мыж з татам не абедалі яшчэ сёныні.

— Ну! Ну абедай. А то я не чакаў такога гасьца і пад'еў ужо. Раскладай цапло, пячы сала, а там ашчэ чаго знойдзем. Ты-ж надвечар дамоў пойдзеш?—узрадаваўшыся маленькой перадышцы, пытаючыся падсеў к Мацею дзядзька Васіль.

— Але, надвечар.

— Шкода, што на ведаў атваім прыходзе. Узяў-бы другую касу, папакашваў-бы крыху мно, —папыхваючы дымком съмаяючыся зьвярнуўся Васіль.

— Я магу схадзіць.

— На варта. Спраўлюся і сам. Набейсь плечы і руکі балядзь з напрывычкі.

— Да а...

— Не, братка, не кажы. Сам добра ведаю. Ты мно лепей падвернеш сена. Бачыш, колькі нарабіў, а потым да мяне, павячэраем і халадком панасеш сваёй мамцы вады.

Позна ўвечары прышоў Мацей дамоў—ужо справіліся па гаспадарцы.

Бацька ляжаў на палу—даваў адпачынак стомленым косткам, салодка пасывістваючы носам. Маці ўсё ашчэ была на печы і пакрысе стагнала.

— Гэта ты, Мацейка?!—запытала Макрына, як толькі рыпнулі дзіверы.—Ну, што—прынёс?

У голасе чулася наўпэўненасць.

— Прынёс, прынёс. Дзякавала вам бабка за сала і казала—хутка і сама будзе ў госьці. Наведаць прыдзе.

— Во, то добра! А я чакала, чакала цабе. Думала ужо, зноў ты ў свой камсамол пашоў, ды забавіўся там. Во, дзякую табе, даражэнкі, што паслухаў,—злаязычы з печы дзякавала Макрына.

— Бабка казала ваду нашча трэба піць. Ураньві, абыўшоўшы хату тро разы і стаўши пад страхой проці ўсходу і ўвечары, таксама, трэба абыйсьці хату тро разы, а потым ужо стаць пад страху проці заходу і кожны раз па сямі глыткоў не пераводзачы духу. А рабіць усё гэта пакуль я будзе папраўкі,—тлумачы сур'ёзна Мацей, а самога так і разьбіраў рогат.

На другі дзень, ураньві, толькі пачыналі прабівацца першыя промені летняга сонца, можна было бачыць Макрыну, якая, тримаючы ў рудэ пляжку з вадой і прыціскаючы яе моцна да грудзей, каб не ўпусціць, кракчуучы і сарпаючы, як змораны конь, лезла праз плот, каб дасканала выкананаць загад „бабкі”—тро разы абыйсьці вакол хаты, стаць проці сонца і набгобам выпіць вады.

Людзі, што зьбіраліся на касавіцу, бачучы гэтае вандраванье Макрыны, дзівіліся, пыталіся адзін у аднаго і неразумеючы нічога, паціскалі толькі плячыма.

Шмат чаго неразумелага ёсьць у паводзінах чалавека.

* * *

Праз некалькі дзён ачуняла Макрына, нават памаладзела (так ёй здавалася), набралася зухаватасці, спрыту і зноў у хапе пашоў лад, зноў яна завіхалася ля печы як і раней, зноў зага-

манілі качэргі, чапёлы ў яе руках.

Па вёсцы пашлі было слышкі, што Гарпіна асурочыла Макрыну, што і смертухна была на носе, але, дзакуючы бабцы, усё праішло, як рукой зъяло. Толькі тады сталі зразумелымі ранішнія і вячорашнія паводзіны Макрыны.

І ўсё пайшло-б добра, каб на дзядзька Васіль.

Вох, уж гэты Васіль! Недарма-ж ён дзівак нейкі, хоць і родны брат Макрыны.

Неяк пак канец касавіцы, калі час вальнейшым сгau, прышоў ён да Гіцікавых.—Састрыцу сваю, Макрыну, праведаць,—як ён за-заў.—Чуў, што нібыта хварэла яна. Узрадавала Ахрэміха. І на чула яе сэрца, і ў думках на было, што так высьмае Васіль ды з кім зшчэ, з сынам яе родным. І як успомніць (часамі бывае), аж мурашкі перабягудь па ссыпіне. Так зъяславіць яе, Макрыну, на ўсю вёску, на вёску, дзе лічылася яна аднай з разумнейших. Хоць-бы ў хаце, а то на людзях.

Сабраліся было ў Макрыны вольным часам суседкі (такі ўжо звычай быў, так ужо павялося). А сабраліся каб сваім баб'ім пажэньнем навінамі падзяліцца, косткі каму трэба перамыць. Як не пагюкаць, калі іашы раз так хочацца.

Сядзапь гэта яны на прыязбе, бы тыя ластавачкі перад адлётам населі на тэлефонным дроде, сядзяць, гамоняць, съмаяцца, а разам з імі і сонейка съмияцца, лашчыць іх сваімі напітомі.

Толькі гэта разгаманіліся, глядзь—Васіль ідзе, усьмішкі так і лупае на вуснах. Рады, відаць. Макрыне—даўно на бачыліся. І

Макрына ўзрадавала брату, свая кроў. Слова за слова, навіна за навіной так і цякудь, журчаць крынічкай. Пачаў распытвацца Васіль пра тое, пра сёе, ну і пра здароўе.

Ня вытрывала Макрына, каб не падзяліцца сваёю радасцю, ушкундь захапелася брата, бо ведала, што і ён скоса паглядае на бабак. Це пасьпела ана скончыць сваё апавяданье, як разрагатаўся Васіль—не съярпеў.

Паглядзелі на яго зъдзіўлена жанчыны і наведаючы што ім рабіць, ці то съмаяцца, ці то сур'ёзнымі быць, началі пасміхвацца яму.

— Вось, бабачкі,—пачаў Васіль скроў съмех,—ведайце наперад, калі хто з вас захварае на жывот, адразу пасылайце да мяне Мацея. Вылачым, як бачыце. Ураз вылачым, як вылачылі і састрыцу маю.

— Што ты плацеш, дзівак ты?.. Што ты плавузгаеш? Ці-ж вы мяне лачылі?—зъдзіўлена і абурана пачала Макрына.

Суёдкі нават раты паразъязвілі, усьміхашца кінулі.

— А то хто-ж лачыў?!.. Ведама мы з Мацеям. З майго ўласнага вадра вады табе набіралі, самі прыдумалі, як табе поўзаць праз плот, каб ты крыху пратруслася,—не перастаючы съмияцца казаў Васіль.

— Маніш ты ўсё, маніш! Бязглазда ты, цяльпух, дзівак, а не чалавек! Хто табе веры дасць? Жарты табе ўсё строіць з мяне старой... А каб... Мацей! А Мацей!..—звонка панялося з узгорку,—дзе ты пра паў, каб вочы мае-ня бачылі...

З хаты павольна, з сур'ёзным тварам вышаў сын.

— Чаго вы, мама, раскрыча-

ліся. Людзі могуць няма ведама што падумаць.

— Кажы мне, кажы, гіцаль, куды ты хадзіў як пасылалі цябе к бабцы?!

— Да дзядзькі... Я-ж вам тады казаў, што да бабкі не шайду. Што вы хочыце—каб мене і куры засымлялі?!

— Ах, ты!.. Суседачкі, галубачкі, трымайце мяне, трымайце... Не дарую яму... Заб'ю, заб'ю гэтую гадаўку,—кідалася да Мадея Макрына.

— Ня варта вам, мама, так хвалавацца — зноў захварэцце, зноў без абеда татка будзе, а нам з дзядзькам лішнія турботы...

— Згінь ты, згінь з воч маіх! Шатан ты, автыхрыст, камсамол иракляты!.. А галовачка-ж мая... Кажы, а сала дзе дзеў?!.. Дзе дзеў сала?..

— Сала?!. Зьеў, — спакойна, без усялякай ухмылкі адказаў Мадей.—Вы-ж абед не згатавалі, а есьці хацелася, дужа хацелася —дык я і паабедаў салам.

— Зьеў!.. Зьеў!.. а каб цябе зъелі...—а хто, так і не дагаварыла Макрына. Не хапіла ёй ужо слоў—залілася гаручымі сльязмі, села на прызбу і давай прычытваць.

Суседкі, адна па аднай, цішком, цішком кінулі вясёлую было бясedu і хутчэй пабеглі разынесьці па вёсцы навіну.

Прашло багата часу. Макрына перастала хварэць, а калі бывае часам і захварэе, то не зварачаецца болей да бабак.

Як рукой зъяло.

Сяло Бацэвічы,
Клічаўскага раёну.

ЯЗЭП СУКАЛА.

Ж У К.

(Байка).

Сярод сабак здараюцца й такіх:
Дзе трэба высь,
То ён маўчыць,
Дзе трэ маўчаць—тады ён вые.
Казаць напрасна не хачу я
І прыкладам я гэта падмацую.
У аднаго вясковага буржуя
Служыў за парабка сабака Жук,
Аб ім я дрэгнага нічога ні скажу
Апроч таго, што маў прывычку ён дурную.
Калі народ
Зъярэцца дзе-небудзь на сход,
Дык Жук там заўжды язык чэша—
За гаспадара свайго заўзята брэша
І ці то да рэчы, ці то не.
Аднойчы бысь прышлося й мне.
На сходзе гэтакім вясковым.
Дзялілі, здэцца, тады дровы;
Дык Жук і тут наш не драмаў,

На стол узьлезши, важна стаў
 І бедны брэша ажні вые:
 „Браткі мае, вы, дарагія,
 Я дзела тут вам гавару,
 Трэ' дроваў даць майму гаспадару,
 Бо ён хоць трохі і багаты,
 Хоць мае ўласныя тры хаты,
 Але-ж за тое мае і тры печы,
 Паліць ў якіх цаперака ўжо нечым“
 І трэ' сказаць вам на сэкрэту,
 Што Жук кожны слухаць мусіць,
 Бо Жук бяз жаднага зэкрэтут.
 Бывае часам што і ўкусіць
 [Занадта зядлы падла быў].
 І тут-же сход прыгаварыў:
 Даць дроў го гаспадару...
 Прышла зіма, зіма лютая...
 А гаспадар яе й ня дбае,
 Паліць добра ў сваіх печах,
 Азадак грэе, грэе плечы.
 А Жук тым часам на двара
 Аж землю кіпцамі дзярэ,
 Каб як ад холаду скавацца.
 Калі-ж натрошкі ляжа ў хаце,
 Дык гаспадар адразу перыць кіям,
 А ён маўчыць і нават не завые.

Сказаць я Жуку тут хачу,
 Каб на спрыяў ён кулаччу,
 Бо іх хоць мый ты малаком
 Кулаць і будзе кулаком,
 Дабра хоць многа яны маюць,
 Аднак з цабе не спагадаюць.

в. Гулевічы, Чырвона-Слабодзек. р-ну.

ЦІМОХ ЗРЭБНЫ.

* * *

Жыцьцё! жыцьцё!
 У бязьмежную далъ.
 Вяслу на чоўне хваёвым...
 Памёршага ўчора зусім мне на
 жаль,
 Я мчуся у новае сёньня...

Ня шкода! ная шкода!
 Старога—аві!

Што ўмерла, прайшло вібы цаж-
 каю цень,
 Я ймчуся ў жыцьцё—
 Вунь мігаюць агні!
 Вунь ўсходзіць шчасльівы і ра-
 дасны
 дзень!

Слудак.

Сялянскі гумар.

1. А белка ня страх!

У адзей вёсны жыў селянін Яўхімка. Малевъкі—усяго аршын з шапкай, але ён надта любіў хвастацца, што „вічагусенъкі“ і „вікагусенъкі“ не баіцца.

Вось аднаго разу яму па нейкай справе давилося затрыманца ў мястэчку, а потым позна ноччу ехаць да хаты.

Назаўтра ён вышаў на вуліцу і стаў апавядыць пра сваё здарэнні.

— Еду, гэта я і бачу: багудь ажно дзесяць ваўкоў.

— Ваўкі нават ня бегаюць па столыкі.—недаверліва мовіў Янук.

— Ня дзесяць, дык пяць было.

— І па пяць ня бегаюць,—ізноў мовіў Янук.

— Ну, калі так, утрох беглі...

— Да яны і па тры ня бегаюць.

— Ну, дык два абавязкова было.

— А кінь ты хлусіць, бо не паверу,—не сунімаецца Янук.

— Ня верыш? Далі-бо-ж адзін бег...

— Мабыць, ты зусім нічога ня бачыў?

— А што-ж гэта цераз дарожку на бярозку, чок, чок, чок?

— Гэта-ж белка.—засмыяўся Янук.—Гэта і я паверу, што бачыў.

— А белка, дык ты думаеш і ня страх...

2. Не дачуў.

Задумаў адзін дзяцюк ажаніцца. Але ён хацеў узяць самую працавітую жонку. Ідзе ён аднаго разу па вуліцы засмучоны і чуе: крычыць у адной хаце мапі:

— Агана! Ідзі дроў прынясі!

— Некалі,—адказвае дачка,—я шыю мыю...

Дзяцюк і падумаў: „І шые і мые—да чаго-ж працавітая дзиўчына“. А назаўтра ўзяў і засватаў зе.

3. У гасьцёх у чёшчы.

Прышоў зяць да чёшчы ў госьці. Чёшча паставіла на стол юху і пасадзіла зяця частаваць.

— Еж, зяцёк, еж,—угаварвае чёшча.

— Дзякаваць. Я ўжо пад'еў.—адказвае зяць, убачыўши ў місцы шмат прусоў.

— Пад'еў ужо?!—зьдзіўляецца чёшча,—як сабака муху схапіў і кажа—пад'еў...

— Ня муха ж тут, а прусы, да й тыа я пакінуў...

4. Па-свойму зразумеў.

Зайшоў да селяніна пахаджай і бачыць, што той палуднуе. Прывітаўся да й кажа:

— Ішоў я калі рэчкі і бачу: праз усю рэчку закутаны нейкі плот.

— А-а а.. Гэта-ж ёз*).

— Вось дзякую вам. Дай вам бог здароўя, а я дык як раз галодны,—мовіў пахаджай да за厉жку і пачаў есьці.

5. Ашукаў.

— Ашукаў я сягоння гандлярку,—кажа дзядзька Сідар, прыехаўшы з месца.

— Якім-жа чынам?

— А зашоў гэта я гарбату піць. Паставіла яна імбрычак і цукру палажыла. Гарбату то я выжлукіці, а цукру ў кішэню: ну, думаю, і дома яшчэ нап'юся!

Селькор П. ГАЎРЫЛЬЧЫК.
Чырвона-Бярэская Слабодка.

Жлобінскага раёну.

*) Ез—загародка праз рэчку, дзе ставяцца нераты на рыбу.

БАРЫС МІКУЛІЧ.

Пяць год „Маладняка“.

Разам з іншымі вялікімі заваёвамі—Кастрычнік прынёс Беларусі магчымасць адбулоўца культуру, а значыцца, і магчымасць развіцьца беларускага пісьменства.

Але пісьменнікі, што змагаліся раней на фронце адраджэння, на фронце „Нашай Нівы“—у аbstавінах рэвалюцыі не адразу перамаглі сваю старую песьню і ‘щэ доўгі час „народніцкі“ матывы гучалі ў іх творах.

І вось супроць традыцый адраджанізму выступае новая, рэвалюцыйная літаратурная моладзь, што 28 лістапада 1923 году з'арганізоўвае першае рэвалюцыйнае аб'яднанне пісьменнікаў Беларусі—„Маладняк“.

Янка Купала, гэты волат беларускай літаратуры, вітаў „Маладняк“:

Гэй, узвейце сваім крыльлем,
Арляніты, буйна, бурна,
На мінульых дзён магілах
Над санлівасцю хаўтурнай...

З маленіка ў 7 чалавек праз два гады, а значыцца, у 1925 годзе—„Маладняк“ узрастает да 507. Навакол яго гуртуюцца сялянскай і рабочай моладзь, што прагна цягнулася ў літаратуру, што прагна цягнулася пісань. Адшукванье зъместу, сугучнаму эпосе, і формы для яго—вось стымул, дад якім працуе „Маладняк“.

Трохі пазней ужо выразна выказваецца разуменне пралетарскай літаратуры і „Маладняк“ цалкам усвімае думку партыі ў галіне мастацкай літаратуры, а менавіта—беларуская літаратура павінна быць нацыянальнай па

форме, пралетарской па зъместу.

У сувязі з фармацыямі беларускай грамады, пад уплывам афармлення некаторай часткі яе, як людзей з дробна-буржуазнымі поглядамі—пачынаеца ўжо раней відавочная дыфэрэнцыяцыя „Маладняка“ і ў 1926 годзе з яго складу выходзіць група „Узвышша“. Аб разуменнях гэтай групай пралетарскай літаратуры казаць на прыходзіцца, алё трэба зазначыць: група гэтая абурылася супроць „Маладняка“ за „захапленне“ грамадзкай, арганізацыйнай працай, што нібыта перашкаджае сталай апрацоўцы пісьменнікам уласных твораў.

Другім цікавым здарэннем у гісторыі „Маладняка“ было тое, што ў 1927 годзе група пачынаючых пісьменнікаў, што лічылі сябе Лефамі, выходзіць з арганізацыі і ствараюць „Літ.-маст. Камуну“. Праўда, „суждены им благие порывы, но совершил вичего не дано“,—„Камуна“ загадала „доўга жыць“. Яшчэ ў тым жа годзе частка поэтаў арганізуе „Пробліск“, але хутка ўліваецца ізноў у „Маладняк“.

У канцы 27 году фармуецца аб'яднанне „Полымя“, да якога далучаюцца некаторыя маладнякоўцы (у тым ліку і арганізатары „Маладняка“—Міхась Чарот, Міхась Зарэцкі, Ал. Дудар, Александровіч да інш.).

Зараз „Маладняк“, прайшоўшы як мы бачым, праз ўсе 24 іспыты, перайшоў на новыя рэйкі, рэйкі, што вядуць да панаванья пралетарскай літаратуры. У гэ-

тым годзе ён увайшоў у склад Усесаюзнага аб'яднання асопы-яцый пралетарскіх пісьменнікаў, што выразна гаворыць аб напрамку арганізацыі.

Сёньня „Маладняк“ пяць год Гэты тэрмін малы па адцінку часу, але вялікі па колькасці твор-

чых і арганізацыйных дасягненняў.

„Маладняк“ мае шэраг вісьменнікаў і поэтаў, што ўжо выйшлі з стану вучобы.

Хоць шмат было зроблена, шмат робіцца, але яшчэ больш трэба рабіць.

Бабруйск.

Я. ХМЕЛЬ.

Вечарам.

Апавіў туман даліну
Апавіў...
І з прасоньня шэичудъ ліпы
Й тапалі.
Шэичудъ ліпы... Шэлест звонкі...
Ціхі рytm.
І гуляюць ў перагонкі
Камары.
Вечар цёплы, вечар ціхі...
Песень звон
Распляскаўся да гасцінца
За салом.
А палі—палі заснулі

У цішыне,
І з залёніва зірнулі
Зоркі мне.
Я стаю зачараваны
Сам на свой.
Вочы—зоркамі, агнамі,
Думак рой.
Месік белы над краінай
Срабра ліў.
Апавіў туман даліну
Апавіў.

Рагачэў.



БІБЛІАГРАФІЯ.

А. ІСБАХ.—СА СТРЭЛЬБАЙ І КНІГАЙ.

Палітычна Управа Беларускай Вайсковай Акругі—БДВ, Менск,
1928 г., стар. 262. Тыраж 2.500. Цана 1 р. 20 к.

У 1926 годзе выйшла з друку книжка Максіма Гарэцкага „На імпэрыялістычнай вайне“ (запіскі)—адвінае ў сваім родзе выданьне на беларускай мове—па сваёй вялічыні, грунтоўнаўсьці, зъместу. Тут знаходзім мы да-кладнае апісанье царскіх кашараў, чыннасці царскага войска і по быту „шэрый скаднікі“, якая з першых кроکаў у вайсковым убранын павінна была ўразумець усю вайсковую „прамудрасць“, „чынапачытанье“. Атрымаўшы такую „навуковую“ „усеахоплівающую“ падрыхтоўку верныя паслугачы „веры, цара і бацькаўшчыны“ адпраўляліся на ўбой, касцьмі сваімі палегчы за імпэрыялістычную мамону. Жах барэ, калі перачытаеш гэту книжку, напісаную пад грукат гарматаў, каманду і вычварства афіцэрства.

Але чытаючы—не запамінаеш таго, што гэта было, усё гэта мінула, і зварот яго немагчымы. Але ж адразу ўсплывае думка: як-же цяпер жыве, як-же праходзіць вучобу „чырвоны салдат“, абаронца заваёў Кастрычніка, сын працоўнага народу? Кніжкі, якая-б дакладна, накшталт кніжкі Гарэцкага, аллюстроўвала-б побыт сучасных, чырвоных кашараў—у нас чыма. І гэта недастача гостра адчуваецца. Яе не павінна быць. Но малады хлапец, які зьбірае Ѽца ісьці ў шарагі Чырвонай арміі, і стары бацька, які выправіў сына ў Чырвоную армію—хочуць дакладна ведаць аб гэтай восьмі армії.

І таму так сваечасовы выхад кніжкі, што ляжыць перад намі. Праўда, гэта—пераклад з расейскаса, але добры пераклад карыснай кніжкі паменивае, амаль з'яўляе той недахоп, які дагэтуль быў так адчувальны.

Каіга Ісбаха, як і кніжка Гарэцкага—дзеян'як, запіскі. Але якая процілегласць між іхным зъместам! Калі, чытаючы першую—агортвае жах, дык пры чытаньні кнігі Ісбаха—радасцю, гордасцю поўніцца сэрца. Гэтая чырвонаармейскія будні, якім прысьвячаны запіскі; здаюцца съятам прыгожым пры параданыні з царскімі кашарамі.

Ужо ў карантыне папаўненне спатыкае чулыя таварыскія адносіны старэйшых таварышоў—каманднага складу. І гэта адразу зъмітае тое прадузятае, што недзе далёка-далёка хавалася ў кожнага новага байца. Пачынаюцца чырвонаармейскія будні, будні—якія на пісьменнага робаць пісьменным, съядомым грамадзянінам, будні—якія забітага „інародца“—марыйца напаўнаюць пачупцём роўнасці да ўсіх людзей, грамадзкасці, адказніці сваёй ролі байца, абаронцы працоўных, ці то расеец, ці то марыец, ці хто іншы. Будні гэтая робаць з члена сельсавету глухой расейскай вёскі—члена Массавету, члена ЦВК РСФСР і СССР, які ходзіць на пасяджэнні ўраду, а ў той жа час ён пра-ссы чырвонаармеец, што насе, як і ўсе іншыя, прызначэнні, хо-

дзіць на варту, а ў часе пабыўкі на вёсцы — ён абсьледуе працу свайго волвыканому, дае свае дарады, заўвагі. І гэта былы малапісменны член сельсавету з глухой вёскі! І гэта толькі праз якіх паўгода як прыйшоў у армію!

Такіх фактаваў паўнютка ў кніжцы Ісбаха.

І калі чытаеш пра гэтых, поўных вабичага хараства, будні, міжвольна ўспомніш кніжку Гарэцкага... Якая працілегласць між тымі і гэтымі кашарамі! І не дзівуешся ўжо—чаму дэлегаты замежных рабочых просяць

выйсьці „капітэчаў“ і затым зврачваюцца з просьбай да чырвонаармейцаў паказаць ім карцар. Рогатам адказвалі ім на гэта. Но гэта зусім другая армія, якая ведае каго абараняе, сама будзе сваё жыццё ў чырвоных кашарах.

Проста напісаныя кніжка Ісбаха. І ў гэтым зе ўплывовасць, каштоўнасць і мастаццасць.

Чырвонаармейскія будні варты таго, каб пра іх ведаў кожны.

ХВ. ШЫНКЛЕР.


Ст. Весіловічы,
Клуб чыгуначнікаў.

Паштовая скрынка.

Д—чу А. (Слуцак). Рабкору (Росмоесдор), М. Кручкову, Ф. Гарэліку, Цвятку, А. Свяцкаму, Клімовічу Я. („Восені“, „Трыолёт“), Мікалаю Сянькевічу, Янку Варэніку, Мірончыку, Гаварушка Е., А. А., Унуку Няфеда, Сумнаму. — Вершы друкавацца як будуть—занадта слабы.

Алесю Д.—Апавяданье „Забандай“ на нойдзе — не апрацавана як сълед.

Цім. Зарэчнаму. „Уадым“ можна выпісаць за 50 крп. на наступнаму адресу: Бабруйск, рэдакцыя газэты „Камуніст“, філія „Маладняка“.



Рэдактар МИХАСЬ ЛЫНЬКОЎ.